

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. Давярай, але правярай — вось адна з галоўных задач тыдня. Зможаце дасягнуць амаль любых вяршынь, але толькі пры крытычным стаўленні да сябе і яшчэ больш крытычным — да навакольных. Інакш вас будзе лёгка ўвесці ў зман. У сераду на рабоце могуць паўстаць раптоўныя праблемы. Бліжэй да канца тыдня зможаце своечасова завяршыць важную і адказную справу. Выхадныя будуць на рэдкасць напружанымі, паспрабуйце пазбегнуць стрэсаў, бо яны не пойдуць на карысць здароўю.

ЦЯЛЕЦ. Не зацыклівайцеся на мінулых дасягненнях, збярыцеся з сіламі і рашуча пераадолейце новую мяжу. За выдаткаваныя намаганні будзеце ўзнагароджаныя спаўна. І пажадана трымацца далей ад усялякіх авантур, звязаных з лёгкім узбагачэннем і сумніўнымі прапановамі. Калі не распыляцца па дробязях, то можна навучыцца шмат чаму з таго, да чаго ляжыць душа. Выхадныя — добры час для пачатку рамонту або набыцця мэблі.

БЛІЗНЯТЫ. На гэтым тыдні зможаце наблізіцца да заповітнай мэты. Не варта недаацэньваць сілу сваёй прывабнасці: з яе дапамогай вы здольныя дамагчыся многага. У канцы тыдня зможаце атрымаць нечаканую і неацэнную падтрымку сяброў. У выхадныя дні аддайце больш увагі сям'і і дому — і вы пераканаецеся, што вашы блізкія здольныя зрабіць больш, чым вы чакаеце.

РАК. Паспрабуйце не марнаваць свае сілы на заведомы невыканалныя задачы. Першую палову тыдня давядзецца працаваць у камандзе, хоць гэта будзе супярэчыць планам, аднак вы не будзеце расчараваныя. Дазвольце розуму ўзяць верх над эмоцыямі і пераканаецеся, што толькі спакойная ацэнка таго, што адбываецца, прынесе поспех. Ваша кар'ера відавочна ідзе ў гару.

ЛЕЎ. На гэтым тыдні адносіны з калегамі на рабоце будуць залежаць ад вашай актыўнасці і здольнасці праявіць ініцыятыву. Будзьце асабліва асцярожныя ў першую палову тыдня, бо ў гэты час магчымыя нечаканыя канфлікты, якіх было б пажадана пазбегнуць. Не спрабуйце ўсім і кожнаму даказаць слушнасць сваіх думак, лепш сысці ў цень, час вас рассудзіць. Якія падзеі ні адбыліся б у пятніцу, паспрабуйце захоўваць спакой. У выхадныя магчымыя як рэзкі ўздым, так і спад актыўнасці.

ДЗЕВА. Не ўспрымайце тое, што адбываецца, занадта сур'ёзна. Гумар дапаможа налаodziць адносіны. На рабоце ўсё будзе добра, нават верагодна павышэнне па службе або прэмія. Варта задумацца пра штосьці новае, не бойцеся перамен. Дзесяцім можа спатрэбіцца ваша парада, паспрабуйце заўважыць гэта перш, чым яны паспеюць нарабіць глупстваў. Найбольш спрыяльным днём для вас будзе субота.

ШАЛІ. Надыходзіць няпросты тыдзень, бо набіралася шмат спраў, якія лепш зрабіць не адкладваючы. У пачатку тыдня канкурэнты ці калегі могуць выставіць вас не ў самым выгадным святле. Захоўвайце спакой і пазітыўны настрой. Некаторыя няўвязкі ў справах могуць пераследаваць вас, але ў сярэдзіне тыдня ўсе абставіны зменяцца ў лепшы бок. У пятніцу інтуіцыя падкажа правільнае рашэнне ў сітуацыі, якая склалася.

СКАРПІЁН. Вы будзеце знаходзіцца ў добрым гуморы практычна ўвесь тыдзень. Галаву будучы перапаўняць ідэі, якія хутка прынясуць прыбытак. Вы апыняцеся запатрабаваным і практычна незаменным у дзелавых пытаннях чалавекам. Але не забывайце і пра асабістае жыццё. Праявіце свае пачуцці ў найлепшыя якасці. Гэта ацэняць.

СТРАЛЕЦ. Тыдзень абячае быць дастаткова актыўным і напружаным. Затое пры жаданні, скарыстаўшыся абставінамі, будзе шанец многага дасягнуць. Вам спатрэбяцца такія якасці, як дыпламатычнасць і ўменне прадбачыць найбліжэйшую будучыню. Аўторак — прыдатны дзень для новых знаёмстваў. Праяўляйце настойлівасць пры адстойванні сваіх інтарэсаў, асабліва ў сераду. Абстаноўка ў цэлым абячае быць спакойнай, можна злёгка расслабіцца. Дазвольце сабе не думаць пра работу ў выхадныя.

КАЗЯРОГ. Тыдзень спрыяльны для новых спраў і пачынанняў. Ваша таварышчасць можа прынесці добрыя вынікі, толькі не выдайце чужыя тайны. На рабоце начальства будзе задаволеная вашымі дасягненнямі. Паспрабуйце ў чацвер не прапусціць цікавую дзелавую прапанову, і ў вас з'явіцца шанец пашырыць сваю справу і набыць новых надзейных партнёраў. У пятніцу будзьце асцярожныя, не прымайце паспешлівых рашэнняў, якія датычацца асабістага жыцця.

ВАДАЛІЎ. Вам проста неабходна загадзя пралічваць свае дзеянні і словы. Пошук залатой сярэдзіны павінен стаць асноўным заняткам на гэтыя дні. Самае нязначнае адхіленне ад дакладнай стрыманай і прадуманай лініі паводзін — і вас чакаюць малапрыемныя наступствы. У сярэдзіне тыдня можа актывізавацца асабістае жыццё. Сустрэча з сябрамі ў суботу абячае спрыяльныя перамены.

РЫБЫ. Адчуеце прыліў сіл, будзеце ў выдатнай форме. Даверце частку спраў надзейным партнёрам або калегам, за сабой жа пакіньце самае галоўнае. Паспрабуйце абяцаць толькі тое, што зможаце выканаць. У чацвер будучы пасляхавымі дзелавыя паездкі і перагаворы. У пятніцу паступіць цікавая інфармацыя, якая вельмі спатрэбіцца ў найбліжэйшы час. У нядзелю пабудзьце з сям'ёй.

СЁННЯ

Сонца	Месяц		
	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск —	7.56	17.51	9.55
Віцебск —	7.48	17.38	9.50
Магілёў —	7.46	17.41	9.55
Гомель —	7.39	17.42	10.03
Гродна —	8.10	18.07	9.57
Брэст —	8.07	18.11	10.04

Апошняя квадра 21 кастрычніка. Месяц у сузор'і Шаліў.


Імяніны

Пр. Аляксандра, Івана, Кузьмы, Марціна, Мікалая. К. Дар'і, Інгі, Пятра.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА




УСМІХНЕМСЯ

Гараскоп для ўсіх знакаў задзяка.
Увесь дзень будзе хачеца спаць, але увечары гэта пройдзе.
— Мілы! Я проста зараз смажу бульбу напалову голая...
— Выязджаю!
— Пагарэзім?
— Ты там усё не з'еш!

Істэрыка ў 26 гадоў: дзверы каштуюць 300 рублёў, устаноўка яшчэ 100, за смартфон і ноўтбук яшчэ выплачваць крэдыт. Проста крычыш.
Істэрыка ў 36 гадоў: крычаць нельга — дзеці спяць. Проста сядзіш.

Гультаі ўсё робяць хутка, каб хутчэй адкараскацца ад работы. І якая, каб потым не перарабляць.



caricatura.ru

Даты

Падзеі

Людзі

25 Кастрычніка

1913 год — нарадзіўся Уладзімір Паўлавіч Цаслюк, кінааператар і рэжысёр, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі. У час Вялікай Айчыннай вайны франтавы кінааператар, удзельнічаў у здымках фільмаў «Разгром нямецкіх войск пад Масквой», «Дзень вайны» і іншых. З 1946 года на кінастудыі «Беларусьфільм» здымаў хроніку, дакументальныя і навукова-папулярныя фільмы. З 1960-х гадоў выступаў і як рэжысёр: фільмы «Сустрэча герояў Брэста», «Штрыхі да партрэта», «Балгарскія сустрэчы». Памёр у 1977 годзе.

1914 год — нарадзіўся (вёска Кашалёва, цяпер у Буда-Кашалёўскім раёне) Казімір Паўлавіч Буслаў, беларускі філосаф, акадэмік НАН Беларусі, доктар філасофскіх навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Беларусі. Пад яго кіраўніцтвам падрыхтаваны і апублікаваны кнігі, у якіх аналізуюцца сацыяльныя змены ў асяроддзі рабочага класа, сялянства, інтэлігенцыі Беларусі ў працэсе сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі. Памёр у 1983 годзе.

1929 год — нарадзіўся (вёска Старая Алешня Рагачоўскага раёна) Мікола Гроднеў, беларускі пісьменнік. Настаўнічаў, працаваў у перыядычным друку. Аўтар зборнікаў прозы «За бацькоўскім парогам», «Цяжкае шчасце», «Вясна была...», аповесцяў, апавяданняў, нарысаў, дакументальнай прозы, гумарыстычнага зборніка «Клін клінам». Памёр у 2011 годзе.

1934 год — нарадзіўся Карлас Шэрман, беларускі перакладчык, паэт. У 1964—1980 гадах працаваў у Фундаментальнай бібліятэцы імя Я. Коласа АН Беларусі. Пераклаў з беларускай мовы на іспанскую зборнік лірыкі «Мая Бесядзь» А. Куляшова, творы Я. Купалы і Я. Коласа, Р. Барадуліна, В. Быкава, І. Шамякіна. Перакладаў таксама творы з іспанскай на беларускую мову. Памёр у 2005 годзе.

1922 год — у Савецкай Расіі завяршылася Грамадзянская вайна. Увосень 1922 года ў Расіі ішоў апошні этап Грамадзянскай вайны, узброенага канфлікту, які разгарнуўся ў маштабах усёй краіны паміж савецкімі і антыбальшавіцкімі сіламі. Да пачатку 1920 года бальшавікі захапілі ўладу на асноўнай частцы тэрыторыі былой Расійскай імперыі. З сакавіка 1920-га асноўная барацьба паміж «чырвонымі» і «белымі» адбывалася на ўсходных краінах. У чатыры гадзіны дня 25 кастрычніка 1922 года часці Народна-рэвалюцыйнай арміі Далёкаўсходняй рэспублікі (НРА ДВР) пад камандаваннем І. Убарэвіча ўвайшлі ва Уладзівасток. Судны з рэшткамі японскіх і белагвардзейскіх войск спешна пакінулі горад за дзве гадзіны да гэтага. Праз тры тыдні Далёкі Усход стаў складовай часткай Савецкай рэспублікі. Хоць узяцце Чырвонай Арміяй Уладзівастока 25 кастрычніка 1922 года традыцыйна лічыцца датай заканчэння Грамадзянскай вайны, аднак розныя баі вяліся яшчэ прыблізна год, а асобныя белапартызанскія атрады дзейнічалі некалькі гадоў.